

ЗАЦВЯРДЖАЮ:

Начальнік аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі

Гарадоцкага райвыканкама

С. В. Мазжарава

« _____ » 2019 год



ПАЛАЖЭННЕ
аб раённым конкурсе фотаздымкаў
“Беларусам я завуся, Беларуссю ганаруся!”,
прысвечанаму 75-годдзю вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў, Дню Незалежнасці нашай краіны і
Году малай радзімы.

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1 Дадзенае Палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раённага конкурсу фотаздымкаў “Беларусам я завуся, Беларуссю ганаруся!” (далей – Конкурс).

1.2 Раённы Конкурс праводзіцца ў рамках мерапрыемстваў святкавання 75-годдзя вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Дня Незалежнасці нашай краіны.

1.3 Арганізатарамі Конкурсу з’яўляюцца аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гарадоцкага райвыканкама, ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк”.

1.4 Палажэнне і інфармацыя аб Конкурсе размяшчаюцца на афіцыйным сайце Гарадоцкай сеткі публічных бібліятэк, сацыяльных сетках.

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ

1.1 Фарміраванне грамадзянскіх і патрыятычных якасцей асобы, гонару за свой народ, любові да Радзімы;

1.2 Выхаванне павагі да духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуцця нацыянальнай самапавагі;

1.3 Павышэнне цікавасці грамадзян да гісторыі роднага краю.

3. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ

Удзельнікамі Конкурсу могуць выступіць жыхары і ўраджэнцы горада Гарадка і Гарадоцкага раёна любога ўзросту, або аўтарскі калектыў.

4. УМОВЫ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

4.1 Конкурс праводзіцца з 17 чэрвеня па 3 ліпеня 2019 года.

4.2 Фотаздымкі прымаюцца да 26 чэрвеня 2019 года па адрасу: вул. Ленінская, 4, ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк” альбо па электроннай пошце: gorodok_cb@tut.by (з паметкай Конкурс фотаздымкаў).

4.3 Кожная работа павінна суправаджацца заяўкай з наступнай інфармацыяй: назва фотаздымка, прозвішча і імя ўдзельніка, узрост, кантактны тэлефон.

4.4. Фотаздымкі ўдзельнікам Конкурсу не вяртаюцца.

4.5. Работы будуць прымаць удзел у выставе, арганізаванай на мерапрыемстве, якое прысвечана 75-годдзю вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, Дню Незалежнасці нашай краіны.

4.6 Удзел у конкурсе азначае згоду на публікацыю фотаздымкаў і звестак пра ўдзельнікаў Конкурсу, размяшчэнне іх на сайце Гарадоцкай сеткі публічных бібліятэк і ў сацыяльных сетках. Таксама арганізатары маюць права выкарыстоўваць фотаздымкі пры падрыхтоўцы інфармацыйных буклетаў.

4.7 За выкарыстанне чужых фотаздымкаў, скажэнне звестак пра аўтараў фотаздымкаў арганізатары Конкурсу адказнасці не нясуць.

4.8 Прадстаўленне конкурсных работ аўтаматычна з’яўляецца згодай аўтара з умовамі Конкурсу.

5. АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ФОТАЗДЫМКАЎ

5.1 Работы павінны адпавядаць тэматыцы Конкурсу і ўяўляць сабой фотаздымак чалавека або некалькіх людзей выказваючых сваю любоў да роднага краю. Дасылайце свае фота з прыгожымі беларускімі краявідамі, славатасцямі, незвычайнымі прыроднымі і пагодным з’явамі і інш.

5.2 Фотаздымкі ў раздрукаваным выглядзе павінны мець фармат не менш А4 (20 см X 30 см), а ў электронным – JPEG, PNG.

5.3 Фотаздымкі, дасланыя для ўдзелу ў фотаконкурсе, могуць быць не прынятыя ў наступных выпадках:

- фотаздымак не адпавядае тэматыцы конкурсу;
- нізкая якасць фотаздымка;
- фотаздымак супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;
- да фотаздымка не прыкладзены неабходныя асабістыя дадзеныя.

Арганізатары конкурсу пакідаюць за сабой права не прымаць да ўдзелу работы, якія не адпавядаюць пэўнай якасці і тэхнічнаму ўзроўню, без тлумачэння прычын.

6. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ І ЎЗНАГАРОДЖВАННЕ:

6.1 Для падвядзення вынікаў Конкурсу і вызначэння пераможцаў фарміруецца журы, склад якога вызначаюць Арганізатары.

6.2 Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі.